

# Праграма крэдытавання фінансавых пасярэднікаў – трэці крэдыт Беларускаму народнаму банку ў нацыянальнай валюце

Месцазнаходжанне:  
Беларусь

Нумар праекта:  
52427

Галіна:  
фінансавыя ўстановы

Тып паведамлення:  
Прыватнае

Экалагічная катэгорыя:  
F1

Дата зацвярджэння:  
18 лістапада 2020 г.

Стан:  
**Зацверджаны**

Дата публікацыі рэзюмэ праекта на англійскай мове:  
24 лістапада 2020 г.

*Згодна з пунктам 2.6 раздзела III Палітыкі доступу да інфармацыі, раскрыццё гэтага рэзюмэ праекта адкладзена ў адпаведнасці з пунктам 1.4.4 Дырэктывы аб доступе да інфармацыі.*

## Апісанне праекта

Выдача незабяспечанага крэдыту з прыярытэтным правам патрабавання ў памеры да 7 млн еўра (у эквівалентнай суме, выражанай у нацыянальнай валюце) Беларускаму народнаму банку (ААТ «БНБ-Банк») для наступнага крэдытавання мікра-, малых і сярэдніх прадпрыемстваў («ММСП») у рамках Праграмы крэдытавання фінансавых пасярэднікаў адным траншам.

Дадзены праект адпавядае краінавай стратэгіі для Беларусі, у якой у якасці прыярытэту вызначана забеспячэнне прыватнага сектара доступам да фінансавання, а таксама стымуляванне ў краіне крэдытавання ў нацыянальнай валюце.

## Задачы праекта

Праект акажа істотную і своєчасовую падтрымку пастаяннаму прыватнаму банку-партнёру ў Беларусі. Ён будзе садзейнічаць урэгуляванню аператыўных праблем, выкліканых пандэміяй Covid-19, а таксама працягу ўстойлівага крэдытавання ММСП у нацыянальнай валюце.

## Уплыў на працэс пераходу

Ацэнка чаканага ўздзеяння на працэс пераходу ў балах: 60

Праект прызначаны для падтрымкі канкурэнтаздольнасці ААТ «БНБ-Банк» шляхам садзейнічання пашырэнню крэдытнага партфеля ММСП, накіраванага на прыцягненне новых і рэгіянальных кліентаў. Патрабаванні выканання фінансавых абавязацельстваў і забеспячэння паказчыкаў якасці партфеля таксама будуць спрыяць павышэнню ўстойлівасці ўстановаў.

## Інфармацыя пра кліента

### БЕЛАРУСКІ НАРОДНЫ БАНК

Беларускі народны банк (ААТ «БНБ-Банк»), партнёр ЕБРР з 2011 года, з'яўляецца банкам сярэдняга памеру ў Беларусі, большай часткай акцыяў якога валодае Банк Грузіі. Яго дзейнасць галоўным чынам накіравана на крэдытаванне ММСП.

## Фінансавая даведка ЕБРР

7 000 000,00 еўра

У пераліку на нацыянальную валюту.

## Агульны кошт праекта

7 000 000,00 еўра

У пераліку на нацыянальную валюту.

## Дапаўняльнасць

Крэдыт будзе мець высокую дапаўняльнасць па наступных прычынах: (1) *Структура фінансавання*: сярэнетэрміновае фінансаванне ў нацыянальнай валюце, якое зараз недаступна на беларускім рынку; (2) *Устанаўленне стандартаў*: строгія кваліфікацыйныя крытэрыі для субкрэдытаў, як вызначана ў Палажэнні аб палітыцы для ММСП у рамках Праграмы крэдытавання фінансавых пасярэднікаў, у фінансавых абавязацельствах і патрабаваннях да справаздачнасці.

## Экалагічная і сацыяльная даведка

Праект адносіцца да катэгорыі FI (Экалагічная і сацыяльная палітыка 2019 г.). ААТ «БНБ-Банк» з'яўляецца дзеючым кліентам, і яго папярэднія вынікі дзейнасці і штогадовыя справаздачы па экалагічных і сацыяльных пытаннях (E&S) на сённяшні

дзень у адносінах да існуючых рызык з'яўляюцца здавальняючымі. У сувязі с цяперашняй сітуацыяй у Беларусі асаблівая ўвага надавалася прымяненню Патрабаванняў да рэалізацыі праектаў № 2 і ўплыву COVID-19. Дадатковыя звесткі і тлумачэнні, атрыманыя ад аддзела кадраў ААТ «БНБ-Банк», пацвердзілі выкананне Патрабаванняў да рэалізацыі праектаў № 2, у тым ліку наяўнасць механізму падачы і разгляду скаргаў працоўных, і тое, што ААТ «БНБ-Банк» укараніла працэдуры кіравання рызыкамі ў адносінах да Covid-19. Банк павінен будзе працягваць прытрымлівацца Патрабаванняў да рэалізацыі праектаў № 2, 4 і 9, у тым ліку абноўленых палажэнняў Спіса выключэнняў, уведзенага ў Экалагічнай і сацыяльнай палітыцы 2019 г., а таксама Даведачнага спіса. Таксама ён павінен працягваць укараненне працэдур кіравання рызыкамі E&S па крэдытах ММСП, клапаціцца пра тое, каб супрацоўнікі аддзела крэдытавання праходзілі анлайн-навучанне ЕБРР у вобласці E&S для фінансавых пасярэднікаў, і падаваць штогадовыя справаздачы E&S у ЕБРР. Кліенты, якія крэдытуюцца праз ААТ «БНБ-Банк», будуць абавязаны прытрымлівацца нацыянальных патрабаванняў у вобласці аховы навакольнага асяроддзя, здароўя і працы (EHSL).

## Тэхнічнае супрацоўніцтва і фінансаванне грантаў

*Гэты праект быў зацверджаны ў кантэксце адказу Банка на пандэмію COVID-19. Каб пазбегнуць затрымак з рэалізацыяй гэтага праекта, Прэзідэнт Банка дазволіў адхіліцца ад звычайных тэрмінаў раскрыцця рэзюмэ праекта, як гэта прадугледжана Раздзелам V [Дырэктывы аб доступе да інфармацыі](#). Падрабязнасці адказу Банка на COVID-19, а таксама гэтага адхілення можна знайсці на нашым сайце.*

## Кантактная асоба ў кампаніі

Антон Слесараў

aslesarev@bnb.by

+375 17 388 87 75

www.bnb.by

Беларускі народны банк, пр-т Незалежнасці, 87а, 220012, Мінск, Беларусь

## Апошняе абнаўленне рэзюмэ праекта

24 лістапада 2020 года

## Разуменне пераходу

Дадатковая інфармацыя адносна стаўлення ЕБРР да вымярэння вынікаў пераходу даступная [тут](#).

## Магчымасці для бізнесу

Каб даведацца пра магчымасці для бізнесу або закупкі, звяжыцеся з кампаніяй-кліентам.

Каб даведацца пра магчымасці наладзіць камерцыйную дзейнасць з ЕБРР (не звязаную з закупкамі),

пазваніце па тэлефоне +44 20 7338 7168

або напішыце на адрас электроннай пошты [projectenquiries@ebrd.com](mailto:projectenquiries@ebrd.com).

Наконт праектаў дзяржаўнага сектара звярніцеся ў [Аддзел закупак ЕБРР](#):

Тэл.: +44 20 7338 6794

Адрас электроннай пошты: [procurement@ebrd.com](mailto:procurement@ebrd.com)

## Агульныя запыты

Канкрэтныя запыты можна зрабіць з дапамогай [Формы запытаў ЕБРР](#).

## Экалагічная і сацыяльная палітыка (ESP)

[ESP](#) і адпаведныя Патрабаванні да рэалізацыі праектаў (PR) вызначаюць шляхі, якімі ЕБРР выконвае свае абавязацельствы па прапагандзе «экалагічна бяспечнага і ўстойлівага развіцця». ESP і PR прадугледжваюць канкрэтныя палажэнні аб абавязковым выкананні кліентамі патрабаванняў нацыянальнага заканадаўства аб інфармаванні грамадскасці і правядзенні кансультацый з ёй, а таксама аб стварэнні механізма падачы і разгляду скаргаў, які дазволіць атрымліваць скаргі ад зацікаўленых бакоў і будзе садзейнічаць вырашэнню апісаных у іх праблем, у прыватнасці, якія тычацца экалагічнага і сацыяльнага значэння праекта і дзейнасці кліента. У залежнасці ад характару і маштабу экалагічных і сацыяльных рызык і наступстваў праекта ЕБРР таксама патрабуе ад сваіх кліентаў пры неабходнасці раскрываць інфармацыю пра такія рызыкі і наступствы іх праектаў альбо праводзіць змястоўныя кансультацыі з зацікаўленымі бакамі, разглядаць іх звароты і адказваць на іх.

Больш падрабязна пра тое, як арганізавана работа ЕБРР у гэтым напрамку, можна даведацца ў [ESP](#).

## Прафесійная этыка і кантроль за адпаведнасцю нарматыўна-прававым патрабаванням

Упраўленне начальніка кантролю за адпаведнасцю нарматыўна-прававым патрабаванням (ОССО) ЕБРР прасоўвае прынцыпы належнага кіравання і забяспечвае прымяненне самых высокіх стандартаў прафесійнай этыкі ва ўсіх відах дзейнасці Банка ў адпаведнасці з найлепшымі міжнароднымі практыкамі. Комплексная экспертыза добранадзейнасці праводзіцца ў дачыненні да ўсіх кліентаў Банка, каб гарантаваць, што праекты не нясуць недапушчальна вялікай рызыкі для рэпутацыі Банка. Банк лічыць, што выяўленне і вырашэнне праблем яшчэ на стадыі зацверджання праекта з'яўляецца найбольш эфектыўным сродкам забеспячэння законнасці банкаўскіх аперацый. ОССО іграе ключавую ролю ў гэтых прафілактычных мерапрыемствах, а таксама дапамагае адсочваць рэпутацыйную рызыку, якую нясуць у сабе праекты, пасля размяшчэння капіталу.

ОССО таксама нясе адказнасць за расследаванне абвінавачванняў у махлярстве, карупцыі і неправамерных дзеяннях падчас рэалізацыі праектаў, якія фінансуе ЕБРР. Любая асоба, як супрацоўнік Банка, так і трэці бок, якая мае падазрэнні ў махлярстве ці карупцыі, павінна даслаць начальніку кантролю за адпаведнасцю нарматыўна-прававым патрабаванням пісьмовую справаздачу на адрас электроннай пошты [compliance@ebrd.com](mailto:compliance@ebrd.com). ОССО разглядзіць усе атрыманыя паведамленні, у тым ліку ананімныя, і прыме адпаведныя захады. Справаздачы

могуць быць складзеныя на любой мове Банка альбо краін, дзе дзейнічае Банк. Прадстаўленая інфармацыя павінна быць абгрунтаванай.

## Палітыка доступу да інфармацыі (AIP)

У AIP, якая ўступіць у сілу 1 студзеня 2020 года, выкладзена, якім чынам ЕБРР раскрывае інфармацыю сваім зацікаўленым бакам і праводзіць з імі кансультацыі з мэтай павышэння дасведчанасці аб сваіх стратэгіях, палітыках і аперацыях і пашырэння іх правільнага разумення. Наведайце раздзел [«Палітыка доступу да інфармацыі»](#), каб азнаёміцца з інфармацыяй па гэтым пытанні, якая даступная на сайце ЕБРР на сённяшні дзень.

Банку можна адправіць запыт аб атрыманні інфармацыі праз [Форму запыту ЕБРР](#).

## Незалежны орган падсправаздачнасці па праектах (IPAM)

Калі намаганні Кліента або Банка па рашэнні экалагічных, сацыяльных праблем або праблем, звязаных з публічным раскрыццём інфармацыі, не мелі плёну (напрыклад, праз механізм разгляду скаргаў Кліента на ўзроўні праекта або праз прамое ўзаемадзеянне з кіраўніцтвам Банка), некаторыя асобы і арганізацыі могуць паспрабаваць вырашыць свае праблемы з дапамогай Незалежнага органа падсправаздачнасці па праектах (IPAM) ЕБРР.

IPAM незалежна разглядае праблемы Праекта, якія, як мяркуецца, нанеслі (або могуць нанесці) шкоду. Мэтамі Органа з'яўляюцца: падтрымка дыялогу паміж зацікаўленымі бакамі для вырашэння экалагічных, сацыяльных праблем і праблем, звязаных з публічным раскрыццём інфармацыі; вызначэнне выканання Банкам [Экалагічнай і сацыяльнай палітыкі](#) ці палажэнняў [Палітыкі доступу да інфармацыі](#), якія тычацца канкрэтных праектаў; дзе гэта дастасавальна, ліквідацыя любога існуючага невыканання гэтых палітык з адначасовым прадухіленнем невыканання палітык Банкам у будучыні.

Наведайце вэб-старонку Незалежнага органа падсправаздачнасці па праектах, каб даведацца, як падаць запыт на разгляд праз нашу [канфідэнцыяльную анлайн-форму](#), па [электроннай пошце](#), [звычайнай пошце ці па тэлефоне](#). IPAM гатовы абмеркаваць вашы праблемы і адказаць на любыя пытанні, якія могуць у вас узнікнуць адносна падачы або апрацоўкі Запытаў, якія адпавядаюць [Палітыцы і Дапаможніку па падсправаздачнасці па праектах](#). Па запыце асоба заяўніка можа заставацца канфідэнцыяльнай.